

ДОКТАР ЛЮСІ І КАТАЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ПЕРШЫ ПАППОЛЬШЧЫКІ

Аднак не ўсе мінскія падпольшчыкі атрымалі прызнанне. Подзвігі многіх з іх да гэтага часу засталіся недаацэненымі і незаслужана забытымі. Сярод іх — Канстанцін Грыгор'еў і Людміла Кашычкіна, якія стаялі каля вытокаў Мінскага падполля. Патрыётаў звязвала не толькі агульная справа: Канстанцін і Людміла з'яўляліся мужам і жонкай. Нягледзячы на шматлікія выпрабаванні і пакуты, якія выпалі на іх лёс, ім не толькі пашчасціла выжыць, але і захаваць свае пакуці.

Канстанцін Грыгор'еў уваходзіў у адну з першых падпольных арганізацый, створаных у Мінску, — групу нафтавікоў. Разам з Ісаем Казінцом, Георгіем Сямёнавым і Сцяпанам Зайцавым быў адным з першых членаў Мінскага падпольнага гаркама. З Казінцом Грыгор'еў быў знаёмы яшчэ да вайны. Яны працавалі ў «Белгалуфнафтабчы». Грыгор'еў — кіраўніком, Казінец — інжынерам.

Ісая Паўлавіч, які выхоўваўся ў дзіцімым доме, дзе яго называлі Валерыем, на першым часе жыў у нашай сям'і, — расказвае Наталля Канстанцінаўна, дачка падпольшчыка Грыгор'ева. — Пасля бацька выдаў яму прызначэнне на пасадку га-лоўнага інжынера Беларускай канторы нерфазбыту.

Праўда, на новае месца працы будучы Герой Савецкага Саюза так і не прыбыў — пачалася Вялікая Айчынная вайна...

Бежанцы, сярод якіх была і сям'я Грыгор'евіч, пакідалі Мінск. Пад Смяльчыкам дарогу перарэзалі нямецкі дэсант. Прышлыя вяртацца.

Калі прышлі, на месцы нашага дома ляжала грудка бітай цэглы, — працягвае хоць і маленькая, але сведка тых падзей (Наталля Грыгор'ева нарадзілася ў 1938 годзе). — На ацалелым куце сцяны было напісана: «Дзе вы? Я знаходжуся на вуліцы Берсана, 12. Валерыў».

... Ужо 8 ліпеня 1941 года ў садзе каля аднаго з дамоў на Чэрвеньскім трактэ адбылася сустрэча нафтавікоў, на якую прыйшлі Ісая Казінец, Канстанцін Грыгор'еў, Георгій Сямёнаў і Вячаслаў Нікіфараў, які, дарэчы, пазней быў адным з рэдактараў падпольнай газеты «Звязда». Падпольшчыкі абмеркавалі, як яны будуць дзейнічаць і з кім устанавіць сувязь.

Неўзабаве іх стала больш — да групы нафтавікоў далучылася група чыгуначнікаў.

Як расказвае Наталля Грыгор'ева, у лістападзе 1941 года ў адным з дамоў на вуліцы Лугавой на сумеснай нарадзе былі выбраны кіруючыя цэнтр. «Палкоўкі падпольшчыкі спадзяваліся, што гаркам партыі дзесяці існуе, то свой орган вырашылі назваць дадатковым партыйным камітэтам, — удакладняе яна. — Членамі камітэта былі абраны Ісая Казінец (мянушка Слаўка), Георгій Сямёнаў (Жук), Сцяпан Зайцаў (Заяц), Канстанцін Грыгор'еў (Катай).

Сакратаром гаркама — Слаўка Пераможы. Сувязной у Казінца была Лея Равінская, а ў Грыгор'ева — мая маці, якой далі мянушку Вавёрка.

Як аказалася, кіруючага цэнтра ў Мінску не было. Самі таго не ведаючы, патрыёты ўзялі ў свае рукі кіраўніцтва шырокай сеткай падпольных партыйных і камсамоўскіх арганізацый. Падпольны гаркам стварыў тыпаграфію, дзе быў наладжаны выпуск першыяга ліста «Вестник Родины», кіраваў аперациямі па вызваленні ваеннапалонных з лагераў. Падпольшчыкі збіралі зброю, боепрыпасы, адзенне і медыкаменты, якія адпраўлялі партызанам. Адзін за адным узніклі новыя атрады народных месціцаў — акупанты адулі, што ў горадзе ёсць сіла, якая пераходзіць ім ачышчаючы свае злычынныя планы.

Акурта па ініцыятыве Мінскага падпольнага гаркама рыхтавалася масавае паўстанне. Патрыёты планавалі ўзброенае напаўдзённе на чатыры лагеры ваеннапалонных. Іх задачай было вызваліць вязняў. Каля трох тысяч вызваліць людзей (а менавіта столькі людзей, па падліках падпольшчыкаў, утрымлівалася ў лагерах) маглі яшчэ да чырвонаармейцаў вызваліць Мінск. Аднак планы праваліліся...

Ужо пасля вайны тыя, хто выжыў, скажуць: у шэрагах патрыётаў знайшліся здраднікі. Недататкова добра выконваліся і правільныя канспірацыі. Да акупантаў трапілі дакументы, іншыя каштоўныя звесткі. Многіх падпольшчыкаў арыштавалі. У пачатку мая 1942 года кіраўніка Мінскага падпольнага гаркама Ісая Казінца публічна пакаралі ў Цэнтральным скверы. Безумоўна, гэта быў удар для падпольшчыкаў. Аднак яны не апусцілі рукі — помсціцца за сваіх таварышаў, падпольшчыкі яшчэ мацней білі на ворагу.



У падпольнай друкарні.

пашчасціла выжыць. «Палітыка была такая: хто застаўся ў жытцях, той здраднік, — заўважае дачка падпольшчыка. — Для іх адчыніліся гулагі Сібіры. У адзін з іх трапіў і мой бацька. Разам з крмінальнікамі там утрымліваліся нежаданыя сталіны камандзіры Чырвонай Арміі. Бацьку абвінавачвалі ў здрадніцтве сваёй жонкі, маёй мамы».

Яна, Людміла Кашычкіна, — таксама адна з нямногих, хто выжыў. І гэта нягледзячы на тое, што неаднойчы падпольшчыца вісела на валяску ад смерці. З першых дзён вайны Людміла, якая, дарэчы, паходзіла з дваранскай сям'і, актыўна ўключылася ў барацьбу з ворагам. Адукацыя і сувязі маладой дзяўчыны, якая да акупацыі працавала ў Мінскім аблздравдазделе і была знаёмая з многімі медыцынскімі супрацоўнікамі і фармацэўтамі, вельмі спатрыбілі падчас падпольнага дзейнасці.

— Мама пазнаёміла мяне і са сваёй мамой, якая перадала маме.

Яна абдымала мяне, цалавала. Не плакала. Плакала я, прасіла яе вярнуцца. Яна сказала мне: «Дачушка, Наташанька, не плач, я хутка буду дома». Ахова стаяла моўчкі, перасталі брахаць нават і сабакі. Вязі па лапцужку перадалі мяне да цёткі Дашы. Яна падхапіла мяне і схавала ў натоўпе.

Цётка Дашы, якая прытуліла мяне як сідру, перадалі інфармацыю аб перамяшчэнні калоны вязняў, і мы з ёй у чатыры гадзіны раніцы стаялі ў цэнтры развалін, — успамінае дачка Кашычкінай і Грыгор'ева. — Раптам я убачыла ў калоне маму. Я вырвала сваю руку з рукі цёткі Дашы і са словамі «мама, мамачка» кінулася да калоны. Калона спынілася, сабакі замерлі. Вязі падхапілі мяне і перадалі маме.

Яна абдымала мяне, цалавала. Не плакала. Плакала я, прасіла яе вярнуцца. Яна сказала мне: «Дачушка, Наташанька, не плач, я хутка буду дома». Ахова стаяла моўчкі, перасталі брахаць нават і сабакі. Вязі па лапцужку перадалі мяне да цёткі Дашы. Яна падхапіла мяне і схавала ў натоўпе.

ВЯРТАННЕ НА РАДЗІМУ

Людміла Кашычкіна трапіла ў канцлагер Кровазет на беразе Ла-Манша. 18 сакавіка 1944 года французскае падполле арганізавала пабег, і яна далучылася да байцоў Супрацілення.

У Францыі маму называлі доктар Люсі, — расказвае Наталля Грыгор'ева. — Яна здабывала матэрыялы стратэгічнага прызначэння, выносіла з поля бою параненых, выходжала хворых і параненых. Яе кар'ера росту можна было толькі пазайздросціць: лейтэнант, капітан, маёр.

Аднойчы Людміла Кашычкіна атрымала важнае заданне — зняць сакрэтны самалёт беспілотнік. Зрабіць гэта трэба было з дапамогай мініяцюрынага фотаапарата. За паспяховае выкананне пастаўленай задачы генерал Шарль дэ Голь

асабіста ўзнагародзіў беларускай французскай ордэнам Баявога крыжа.

Пасля вайны ў Францыі Людміла Кашычкіну чакала паспяховая кар'ера, але больш за ўсё на свеце гэтага мужнага жанчына хацела вярнуцца на радзіму — у Беларусь яе чакалі самыя родныя людзі, сярод якіх маленькая дачушка, якая ўвесь час расставанна малася, каб Бог выратаваў яе мамачку. Вось як сама Людміла Міхайлаўна апісвала сваё вяртанне дамоў: «Мы высоквалаем з вагонаў, цалую нашу зямлю, абдымаем. Памятаю, я была ў белым халаце, упала на зямлю, цалую яе і за пазуху жмячкі кладу. Няўжо, думаю, я знала калі-небудзь расстануся з ёй, такой роднай?»

Аднак на радзіме яе чакалі новыя выпрабаванні. Людміла Кашычкінай прапаноўвалі адмовіцца ад мужа, які на той момант ужо сядзеў у сталінскіх лагерах. Аднак на ўсёх дзюптах яна аднагалосна сцвярджала, што ён шчыры і прыстойны чалавек. Падпольшчыца ездзіла да Канстанціна ў Сібір, і пачынаў яе вызваленне ўся іх сям'я качавала па Савецкім Саюзе — вяртацца ў Мінск Грыгор'еў забаранялася. Толькі ў 1959 годзе яго імя, які ў многіх мінскіх падпольшчыкаў, было разаблітавана, і яны вярнуліся ў Мінск.

Мама стойка пераносіла ўсё хваробы старасці, заўсёды ўсміхалася, і калі яе пыталі аб здароўі, адказвала, што ўсё добра, — успамінае дачка падпольшчыкаў. — Нават тады, калі зрываўся сардэчны рытм, яна спрабавала схаваць гэты факт і не падаваць выгляд, каб не псаваць жыццё навакольным. У Францыі, перад сустрэчай з Шарлем дэ Голем, яна перанесла аперачыю на пазваночніку, не жывяла кулявая рана на назе, але мама спрабавала роўнай хадой выйсці са строю, не кульгаючы, не паказваючы выгляд, што яна «калека».

Кожны з гэтай унікальнай сям'і зрабіў свой унёсак у агульную Перамогу, штодзень падчас акупацыі рызыкуючы сваім жыццём. І калі пра Людмілу Кашычкіну сёння вядома крыху больш — у прыватнасці, асобны раздзел падпольшчыцы прысвечаны ў экспазіцыі Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчынай вайны, то памяць Канстанціна Грыгор'ева захоўваецца толькі ў сям'і. А так быць не павінна.

Вераніка КАНОТА.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень



АВЕН. Прысутнічае адчуванне камфорту, у асаблівых і дзельных узаемаадносинах — гармонія і задавальненне. Сфера працы, паўсядзённыя клопаты, бытавыя ўмовы, патрабуючы часу і ўвагі, але вынікі ад прыкладзеных намаганняў да канца тыдня вас прыемна здзіўяць. Добры час для сумоўяў, змены месца працы, а таксама для кардынальных жыццёвых змен. Пачынаецца новы этап у вашай прафесіі, кар'еры.



ЦЯЛЕЦ. Выдатны час для таго, каб ажыццвіць узаемаадносінныя з каханым чалавекам. На працы, у дзелавой сферы ў цэлым усё добра, што дазваляе знайсці час для родных і блізкіх. Магчыма сустрэча з цікавым чалавекам, які дапаможа паглядзець на існуючыя чужакасці з другога боку. Калі вы заняты творчай дзейнасцю, то тыдзень для вас акажацца вельмі прадукцыйны. Гэта час аптымізму і надхнення, унутранага спакою і задавальнення.



БЛІЗНЯТЫ. Спрыяльна псіхалагічная атмасфера ў калектыве садзейнічае дасягненню добрых матэрыяльных вынікаў. Пры неабходнасці падтрымае асцярожнасць, старэйшыя калегі, даўнія дзелавыя партнёры. Калі шукаеце дадатковыя крыніцы даходаў — поспех вам усміхнецца. У канцы тыдня на змену спакою прыйдзе інтэнсіўнасць, неабходнасць распусціць актыўныя дзейныя грамадскія справы. Можна з'явіцца больш паўсядзённым клопатаў.



РАК. Старэйшыя эканомічнае расходуваць свае рэсурсы — фізічныя і матэрыяльныя. Акцэнтуюцца пытанні асаблівых узаемаадносін. Узаемныя прэтэнзіі, часта неабгрунтаваныя, могуць справакаваць сур'ёзны сямейны крызіс. Нецэкана могуць адрыцца таямніцы, выявіцца схаваныя схемы і працы ў дзелавой сферы, што прымусяць пераглядаць планы ў прафесіі і кар'еры.



ЛЕУ. У нейкай ступені гэта тыдзень крэмічнай адплаты ці ўзнагароды. Жыццё зме-

ніцца, але ў які бок — залежыць ад вашых папярэдніх дзейняў. У любым выпадку, для вас адкрываюцца новыя дзялячды, нават калі прыходзіцца з чымсьці ці кімсьці расстацца. Вы добра бачыце сапраўднае становішча спраў, дзевядзятца больш часу надаваць сацыяльнай сферы.



ДЗЕВА. Засяродзіцца на сабе, сваіх інтарэсах, будзьце інфармаваныя — да вас будзе пазіўна патрабаванні. Прыйдзецца размаўляць і абмяркоўваць, а не сыходзіць у сябе, калі жадаеце захаваць свае пазіцыі, кар'еру, статус. Спрыяльнае час абнавіць, трансфармаваць прынятыя нормы, сакрэтныя правілы. Вы маеце магчымасць уплываць на думкі іншых, але спачатку ідзіце на кампраміс па спрэчных пытаннях. Да канца тыдня з'явіцца магчымасць палепшыць свой дабрабыт.



ШАЛІ. Навакольнае, магчыма, некалькі здзіўлены вашымі планами ці паводзінамі і ўспрымаюць вас інакш. Але, насамрэч, у вашым жыцці адбываюцца пазіўныя пераўтварэнні, змяняюцца светаўспрыманне, з'яўляюцца новыя мэты. Калі вы запусцілі які-небудзь праект, пачалі працу — ні ў якім разе не спыняйцеся і менш прыслухоўвайцеся да парад і крытыкі іншых людзей. Добры час для таго, каб наладзіць асабістыя ўзаемаадносінныя, пры-ўнесці гармонію ў сям'ю.



СКАРПІЁН. Першая перацэньвання каштоўнасцяў, адмовы ад некаторых сваіх перакананняў, пабудовы планаў на будучыню. Час для сур'ёзных размоў з партнёрамі — зможце дасягнуць згоды практычна па ўсіх пытаннях. Справы, якія прыносілі нейкае супрацьстаянне, супрацьдзейні, перанясе, паступова адыходзяць на другі план, наступныя месца новым перспектывным праектам і ўзаемаадносинам. Акцэнтуюцца пытанні сумесных фінансаў, напору, дадзенае пераглядаць нека-торыя ўмовы пагадненняў.




СТАРЕЦ. Складаны тыдзень, відэочасны прасоўванню ў справе не назіраецца,


у асноўным з-за неабавязковасці партнёраў. Могуць быць выяўлены нейкія памылкі, уплываныя важныя дэталі, што пацягну за сабой перагляд дамоўных узаемаадносін. Старэйшыя менш крэпкаваць навакольных, вадыце ініцыятыву ў свае рукі і дзейнічайце! Калі хочаце атрымаць у выніку якасна выкананую працу — зрабіце яе самастойна.



КАЗЯРОГ. Спрыяльна псіхалагічная атмасфера на працы, у дзелавой сферы дазволіць вам забяспечыць свае трывалыя фінансавыя падмуркі на працягу перыяду. Будучы нейкія змены, асабліва гэта датычыцца працы: рэарганізацыя ці змена кіраўніцтва, з'яўляюцца або прыём новых супрацоўнікаў, але для вас гэтыя змены будуць пазіўнымі. Шмат грамадскай працы, дадатковыя абавязкаў, палепшыць свой дабрабыт.



ВАДАЛІВ. Ва ўсіх пытаннях дапаможа досвед старэйшых і мудрых людзей. Уважліва аналізуйце інфармацыю, якая паступае, імкніцеся быць сярод людзей — гэта адрэе для вас штосці новае, і вы зможаце лягчэй адаптавацца да ўмоў і сітуацыі на працы, якія склаліся. Актыўнае фінансавыя справы — вам могуць вярнуць доўг, выплаціць прэмію альбо атрымаць падарункі ці пахваля за мінулыя заслугі. Асабістыя адносінныя зараз праходзяць праверку на трываласць.



РЫБЫ. Можна быць занадта крытычнымі, нястрыманымі на словы, чужы ў свай адрас, што з вамі цяжка мець зносіны. Задача — захаваць тое, што маеце, і тады ў найбліжэйшую будучыню зможце прымножыць свой дабрабыт або дасягнуць гармоніі ў сферы хаханья. Будзьце гатовыя да пераходу і затрымаў у дзелавой сферы, у грашовых разліках. Чакайце і назірайце за тым, што адбываецца вакол, — напрыканцы тыдня абставіны складуцца найлепшым чынам для таго, каб распачаць актыўныя дзейні і вяршыць большасць пытанняў.

Даты	Падзеі	Людзі
2 ЛІПЕНЯ 980 год — у Аповесці мінулых гадоў заваецца першы летапісны князь Тураўскага княства — Тур. Хоць пытанне аб гістарычнасці Тура канчаткова не вырашана — некаторыя навуковцы лічыць яго гістарычнай асобай у сувязі з тым, што ён названы ў летапісе наўраўне з князем Ратваладам. Іншыя называюць яго асобай легендарнай, трэцяя — мясцовым паганскім богам. 1586 год — Леў Салега заснаваў мястэчка Бель Лепель, або Новы Лепель (пазней — Лепель), куды быў перанесены гандлёвы цэнтр, пабудаваны замак, царква і касцёл. Першае п'сьмовае здаранне аб Лепелі (як аб сяле Стары Лепель на востраве Лепельскага возера; спалена ў 1563 г.) з'явілася ў 1439 г. 9 верасня 1852 г. Лепель атрымаў герб «Пагоня» — на чырвоным полі срэбны вершык, над шчытом — гарадская карона. Сёння Лепель — горад у Віцебскай вобласці. 1797 год — нарадзіўся Антоній (Зубко Антоній Рыгоровіч), беларускі царкоўны дзеяч, маістр багаістоў. Выкладаў у Полацкай духоўнай семінарыі, служыў у Полацкім уніяцкім кафедральным саборы, член духоўнай кансісторыі. У 1828 годзе адкрыў у Жыровічах Літоўскую духоўную семінарыю, яе першы рэктар. З 1834 га — епіскап браскі, вікарый Літоўскай грэка-ўніяцкай епарыі. Уздзельнік Полацкага сабора (1839), на якім падпісаў акт аб уз'яднанні уніятаў з праваслаўнай царквой. 1922 год — нарадзіўся Генрых Матусавіч Вагнер, беларускі кампазітар, педагог, народны артыст Беларусі, прафесар. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. 1937 год — нарадзіўся (в. Обычн Ллоб-банскага раёна) Анатоль Паўлавіч	980 год — у Аповесці мінулых гадоў заваецца першы летапісны князь Тураўскага княства — Тур. Хоць пытанне аб гістарычнасці Тура канчаткова не вырашана — некаторыя навуковцы лічыць яго гістарычнай асобай у сувязі з тым, што ён названы ў летапісе наўраўне з князем Ратваладам. Іншыя называюць яго асобай легендарнай, трэцяя — мясцовым паганскім богам. 1586 год — Леў Салега заснаваў мястэчка Бель Лепель, або Новы Лепель (пазней — Лепель), куды быў перанесены гандлёвы цэнтр, пабудаваны замак, царква і касцёл. Першае п'сьмовае здаранне аб Лепелі (як аб сяле Стары Лепель на востраве Лепельскага возера; спалена ў 1563 г.) з'явілася ў 1439 г. 9 верасня 1852 г. Лепель атрымаў герб «Пагоня» — на чырвоным полі срэбны вершык, над шчытом — гарадская карона. Сёння Лепель — горад у Віцебскай вобласці. 1797 год — нарадзіўся Антоній (Зубко Антоній Рыгоровіч), беларускі царкоўны дзеяч, маістр багаістоў. Выкладаў у Полацкай духоўнай семінарыі, служыў у Полацкім уніяцкім кафедральным саборы, член духоўнай кансісторыі. У 1828 годзе адкрыў у Жыровічах Літоўскую духоўную семінарыю, яе першы рэктар. З 1834 га — епіскап браскі, вікарый Літоўскай грэка-ўніяцкай епарыі. Уздзельнік Полацкага сабора (1839), на якім падпісаў акт аб уз'яднанні уніятаў з праваслаўнай царквой. 1922 год — нарадзіўся Генрых Матусавіч Вагнер, беларускі кампазітар, педагог, народны артыст Беларусі, прафесар. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. 1937 год — нарадзіўся (в. Обычн Ллоб-банскага раёна) Анатоль Паўлавіч	1776 год — другі Канты-нентальны кангрэс у Філадельфіі прыняў рашэнне аб аддзяленні Амерыкі ад Вялікабрытаніі. Але Дзень незалежнасці адзначаецца ў ШША 4 ліпеня, калі была прынята Дэкларацыя незалежнасці, публічная чытаная 8 ліпеня. 1900 год — у Парыжы адкрыліся ІІ Алімпійскія Гульні. 1922 год — нарадзіўся П'ер Кардэн (1922—2020), французскі мастак-модэльер, прафесар. З 1959 года ён пераўтварыў «п'рэт-а-партэ» — моду гатовага адзення, различа-нага на шырокага спажаўчы. 1937 год — Палітбюро ЦК ВКП(б) санкцы-янавала адпраўку сакратарам абкома-ў, крайкамаў, ЦК нацкампартай тэлеграмы, у якой прапаноўвалася «ўсім сакратарам абласных і краевых арганізацый і ўсім абласным, краевым і рэспубліканскім прадстаўніком НКВС узяць на ўлік усіх кулакоў і крмінальнікаў, якія вярнуліся пасля адбыцця тэрмінай пакарэння, з тым, каб найбольш варожыя з іх былі неадкладна арышта-ваны і расстрэляны ў парадку адміністрацыйнага правядзення іх спраў праз тройкі». Рассылку гэтай тэлеграмы можна лічыць пачаткам таго, што ў гі-сторыі мае назву Вялікі Тэрор, сталінскія чыстыкі ці сталінскія рэпрэсіі. ЯКУБ КОЛАС: «Без змагання і няўдач нічога не даецца на свеце».

СЁННЯ

Сонца Усход Захад Даўжыня дая

Мінск	— 4.43	21.44	17.01
Віцебск	— 4.24	21.42	17.18
Магілёў	— 4.33	21.34	17.01
Гомель	— 4.39	21.22	16.43
Гродна	— 5.00	21.58	16.58
Брэст	— 5.10	21.49	16.39

Месяц

Маладзік 29 чэрвеня. Месяц у сузор'і Льва.


Імяніны
Пр. Варлама, Засімы, Івана, К. Карыны, Марыі, Пятра, Урбана.

ЗАЎТРА

Гродна 766мм рт.ст. +16...+17°C +20...+22°C
Мінск 765мм рт.ст. +17...+17°C +27...+28°C
Магілёў 764мм рт.ст. +14...+16°C +27...+28°C
Брэст 765мм рт.ст. +15...+18°C +18...+20°C
Гомель 765мм рт.ст. +13...+16°C +28...+28°C

...у суседзях

Варшава	+25...+27°C
Вільнюс	+18...+20°C
Кіеў	+29...+31°C
Масква	+27...+28°C
Рыга	+21...+23°C
С.Пецярбург	+22...+24°C



УСМІХНЕМСЯ

— Колькі табе гадоў?
 — У жанчын такога не пытаюцца.
 — А колькі ты важыш?
 — Мне 35.

Піць можна з усімі: можна выпіць з сяброўкай, з сябрам, з палюбоўнікам. Але нельга піць з мужам. Інакш ён даведзецца і пра сяброўку, і пра сябра, і пра палюбоўніку.

— Гэта Фама, які сніпоўтам верыць!

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 ад 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТАРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРПІЎКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая 10а.

ТЭЛЕФОНЫ У МІНСКУ: прыёмная — 311 17 13 (гал.факс); адрэдакцыя: н.с.мама — 311